

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Государственное учреждение
«Администрация Парка высоких технологий»

Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем

OSTIS-2015

**Open Semantic Technologies
for Intelligent Systems**

МАТЕРИАЛЫ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

(Минск, 19–21 февраля 2015 года)

УДК 004.822+004.89-027.31

ББК 32.813-02+73

О-83

Редакционная коллегия :

*В. В. Голенков (отв. ред.), Л. С. Глоба, Н. А. Гулякина, И. В. Ефименко, О. П. Кузнецов, Б. М. Лобанов,
Д. Ш. Сулейманов, А. А. Харламов, В. Ф. Хорошевский*

Организаторы конференции:

Учреждение образования «Белорусский
государственный университет информатики и
радиоэлектроники»
Российская ассоциация искусственного интеллекта
Государственное учреждение «Администрация Парка
высоких технологий» (Республика Беларусь)
Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк»
Объединённый институт проблем информатики
Национальной академии наук Беларусь
Научно-исследовательский институт «Прикладная
семиотика» АН РТ
Институт информатизации образования Российской
академии образования

Международная ИТ-компания «Itransition»
Компания «Melest»
Компания «Qulix Systems»
Digital-агентство «ARTOX media»
Компания «ВирусБлокАда»
Компания «LogicNow»
ЧУП «Андерсан-софт»
ООО «Прикладные системы»
ООО «АйтиРекс Групп»
ЧУП «Айтиминг»
ЧП «Нейролаб»
ИООО «Седон БЛР»

Техническая и информационная поддержка:

Международный журнал «Программные продукты и
системы»
Научный журнал «Информатика»

Научно-практический журнал для специалистов
«Электроника ИНФО»
Научный журнал «Онтология проектирования»

*Издание осуществлено по заказу государственного учреждения
«Администрация Парка высоких технологий»*

О-83 **Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных
систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2015) :**
материалы V междунар. науч.-техн. конф. (Минск, 19–21 февраля 2015 года)/
редкол. : В. В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИР, 2015. – 620 с.

ISBN 978-985-543-034-7.

Сборник включает прошедшие рецензирование статьи V международной научно-технической
конференции «Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем».

Сборник предназначен для преподавателей высших учебных заведений, научных сотрудников,
студентов, аспирантов, магистрантов, а также для специалистов предприятий в сфере
проектирования интеллектуальных систем.

Материалы сборника одобрены Программным комитетом OSTIS-2015 и печатаются в виде,
представленном авторами.

**УДК 004.822+004.89-027.31
ББК 32.813-02+73**

ISBN 978-985-543-034-7

© УО «Белорусский государственный
университет информатики
и радиоэлектроники», 2015

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	23
ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	25
Тарасов В.Б.	
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАРТИРОВАНИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ (Наукометрический анализ конференций OSTIS)	43
Хорошевский В.Ф., Ефименко И.В.	
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОМПОНЕНТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ, УПРАВЛЯЕМЫХ ЗНАНИЯМИ	57
Голенков В.В., Гулякина Н.А.	
СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ КОМПОНЕНТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ, УПРАВЛЯЕМЫХ ЗНАНИЯМИ	79
Шункевич Д.В., Давыденко И.Т., Корончик Д.Н., Жуков И.И., Паркалов А.В.	
РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ WEB-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СИСТЕМ, УПРАВЛЯЕМЫХ ЗНАНИЯМИ	89
Корончик Д. Н.	
МЕТОДИКА КОМПОНЕНТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ, УПРАВЛЯЕМЫХ ЗНАНИЯМИ	93
Шункевич Д.В., Давыденко И.Т., Корончик Д.Н., Губаревич А.В., Борискин А.С.	
МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ ИНТЕГРАЦИИ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ ОДНОРОДНЫХ СЕМАНТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ	111
Иващенко В.П.	
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И АЛГОРИТМЫ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ С МАССОВЫМ ПАРАЛЛЕЛИЗМОМ	133
Иващенко В.П., Вереник Н.Л., Гирель А.И., Сейткулов Е.Н., Татур М.М.	
КОМПОНЕНТНАЯ АРХИТЕКТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОГРАММ	141
Пивоварчик О.В.	
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ OSTIS	149
Каешко А.И., Маргунов Е.А.	
ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ ПО АЛГЕБРЕ	157
Шарипбай А.А., Омарбекова А.С., Нургазинова Г.Ш.	
ПУТИ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КАЗАХСТАНЕ	161
Шарипбай А.А.	
СОЗДАНИЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЛОКАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ	165
Шарипбай А.А., Аскарова С.А., Муканова А.С.	

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	169
Ниязова Р.С., Буданова Н.	
КОНЦЕПЦИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СРЕДЕ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	173
Вишняков В.А., Гондаз Саз М.М., Моздуоани Шираз М.Г.	
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ НАУЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ	177
Загорулько Ю.А., Загорулько Г.Б.	
РАЗРАБОТКА И ГЕНЕРАЦИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ СРЕД НА ОСНОВЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ	183
Грибова В.В., Федорищев Л.А.	
КЛАССИФИКАЦИЯ ДЛЯ ЗАДАЧ, ВЫЯВЛЯЕМЫХ ПРИ СИСТЕМНОМ АНАЛИЗЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	187
Шалфеева Е.А.	
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ РЕШАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ IACRAAS	193
Крылов Д.А., Москаленко Ф.М., Тимченко В.А.	
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ НА ОСНОВЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ	199
Массель Л.В., Массель А.Г.	
ОТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПОРТАЛОВ К ПОРТАЛАМ ЗНАНИЙ: О РОЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ	205
Страхович Э.В., Власов С.А., Гаврилова Т.А.	
ОБЗОР СИСТЕМ КОЛЛАБОРАТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	209
Шереметова Е.И.	
МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ РАБОТЫ С БИЗНЕС-ПРАВИЛАМИ	215
Савин А.М.	
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	221
Костебелова В.К.	
СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ	225
Додонов А.Г., Ландэ Д.В., Бойченко А.В.	
ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ СЛОЖНОГО ИНЖЕНЕРНОГО РАСЧЕТА НА ПОРТАЛАХ	231
Новогрудская Р.Л., Глоба Л.С.	
МЕТАГРАФЫ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗ НЕЧЕТКИХ ЗНАНИЙ	237
Глоба Л. С., Терновой М. Ю., Штогрина Е. С.	

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В XML-ПОДОБНЫХ СТРУКТУРАХ ДОКУМЕНТОВ	241
Глоба Л.С., Молчанов Ю.Н.	
ИНТЕГРАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ WIKI-СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ СЛАБОЙ СВЯЗАННОСТИ ИСТОЧНИКОВ	249
Галушка И.Н., Оксанич И.Г., Щербак С.С.	
СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИНТЕГРАЦИИ ОБЪЕКТОВ WEB OF THINGS	255
Рогушина Ю.В., Гладун А.Я.	
РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ПЕРСОНИФИКАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ WEB- ПРИЛОЖЕНИЙ	265
Рогушина Ю.В.	
ОБЗОР И АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИЙ И МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ ОНТОЛОГИЙ	271
Хала Е.А.	
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕМПОРАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ «БИНАРНАЯ МОДЕЛЬ ЗНАНИЙ»	275
Плесневич Г.С., Нгуен Тхи Минь Ву	
ОТ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЕЙ К ТОЛКОВЫМ СЛОВАРЯМ	281
Мальковский М.Г., Соловьев С.Ю.	
ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕКСТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ	285
Чан Ван Ан	
ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ПРАВДОПОДОБНЫХ РАССУЖДЕНИЙ	291
Найденова К. А.	
ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИХ МАТРИЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ	297
Зуенко А.А., Очинская А.А.	
СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АКТИВНОСТИ В СРЕДЕ ГЕТЕРОГЕННЫХ АВТОМАТОВ	303
Жилякова Л.Ю.	
СИСТЕМА ПРИОРИТЕТНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ «ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА» ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОПЕРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	309
Согоян А.Л., Шуть В.Н.	
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ	315
Роберт И.В.	
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	325
Тельнов Ю.Ф., Трембач В.М.	
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ УСВОЕННЫХ ЗНАНИЙ ПО ОБУЧАЮЩЕМУ КУРСУ, ПРЕДСТАВЛЕННОМУ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ	331
Янковская А.Е., Шурыгин Ю.А., Ямшанов А.В., Кривдюк Н.М.	

WOLFRAM MATHEMATICA СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ

339

Таранчук В.Б.

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СЕМАНТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ К
КОМПОНЕНТНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЛОЖНЫХ ПРОЕКТНО-
ПРОМЫШЛЕННЫХ СРЕД ОБУЧЕНИЯ (ППСО)

347

Афанасьев А.Н., Войт Н.Н.

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
ВУЗОВ

351

Шеркунов В.В.

НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

357

Федяев О.И.

МЕТОДЫ НЕЧЕТКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

365

Нишанов А.Х., Дошанова М.Ю., Мирзаев Д.А.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЕМ
ОБУЧЕНИЯ

369

Бабамухамедова М.З., Дошанова М.Ю., Джангазова К. А.

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
КОНФИГУРИРУЕМЫХ ШАБЛОНОВ АВИАЦИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ

373

Соснин П.И., Чоракаев О.Э.

ОНТОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШАБЛОНОВ АВИАЦИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ

381

Гришин М.В., Ларин С.Н., Соснин П.И.

СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИАГРАММАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В
ПРОЕКТИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

385

Афанасьев А.Н., Гайнуллин Р.Ф., Афанасьева Т.В.

ПРИМЕНЕНИЕ НАВИГАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА
ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗАДАЧАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА
ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

389

Субхангулов Р.А., Филиппов А.А.

ОЦЕНКА ТЕРМИНОЛОГИЧНОСТИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ НА ОСНОВЕ
ОНТОЛОГИИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

395

Андреев И.А., Башаев В.А., Клейн В.В., Мошкин В.С., Ярушкина Н.Г.

МЕТОДИКИ ПОСТРОЕНИЯ НЕЧЕТКИХ ОНТОЛОГИЙ СЛОЖНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ
ОБЛАСТЕЙ

401

Мошкин В.С., Ярушкина Н.Г.

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ ЗАПРОСОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА

407

Наместников А.М., Субхангулов Р.А.

ОПЫТ СОЗДАНИЯ СРЕДСТВ СЕМАНТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА МАССОВОЙ ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЕ	413
Смирнов С.В.	
РЕАЛИЗАЦИЯ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРИЗОВАННОЙ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛЬЮ САМОЛЕТА С ПОМОЩЬЮ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ	417
Боргест Н.М., Власов С.А., Коровин М.Д.	
ПОДХОД К ПАРАМЕТРИЗАЦИИ ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ САМОЛЕТА	421
Боргест Н.М., Коровин М.Д., Спирина М.О.	
МЕТОДЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ	425
Коршиков Д.Н., Лахин О.И., Носкова А.И., Юрьгиная Ю.С.	
ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	429
Федотова А.В., Давыденко И.Т.	
СЕМАНТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ В СИСТЕМЕ КОРПУС-МЕНЕДЖЕР	439
Невзорова О.А., Мухамедшин Д.Р., Билалов Р.Р.	
ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СИНТЕЗА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ СЕМАНТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	445
Бикмуллина И.И.	
ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ СНЯТИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ МНОГОЗНАЧНОСТИ В КОРПУСЕ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА	451
Гильмуллин Р.А. Гатауллин Р.Р.,	
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ НАУЧНОГО ФОНДА И ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА	455
Бойченко В.С., Заболеева-Зотова А.В., Петровский А.Б.	
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	461
Бурдо Г.Б., Воробьева Е.В.	
ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ АГЕНТА О ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ В СИТУАЦИИ ВЫБОРА	465
Виноградов Г.П., Борзов Д.А.	
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПОИСКА	471
Иванов В.К., Палюх Б.В.	
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СЕТИЯМИ ПЕТРИ	477
Бурдо Г. Б., Виноградов Г. П., Сорокин А. Ю.	
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ГЛУБОКОГО ДОВЕРИЯ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ПРИЗНАКОВ	481
Головко В.А., Крошенко А.А.	

РАЗРАБОТКА ОТКРЫТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ	487
Прокопович Г.А., Сычёв В.А., Герасюто С.Л.	
ПОИСК В СТАТИЧЕСКИХ РОЯХ	489
Воробьев В.В.	
ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ КОБОРГ-СИСТЕМ	495
Соловьев В.И.	
АДКРЫТЫЯ КАМПАНЕНТЫ WWW.CORPUS.BY ДЛЯ НАТУРАЛЬНА- МАҮЛЕНЧАГА ИНТЭРФЕЙСУ	499
Гецэвіч Ю.С., Лабанаў Б.М., Лысы С.І., Гюнтар А.В., Дзенісюк Д.А., Захар'еў В.А.	
РАСПРАЦОЎКА КАМПАНЕНТА РАСПАЗНАВАННЯ МАҮЛЕННЯ ДЛЯ НАТУРАЛЬНА МАҮЛЕНЧАГА ИНТЭРФЕЙСУ	507
Нікалаенка К.А., Кайгародава Л.І., Гецэвіч Ю.С.	
РАЗДЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СООБЩЕНИЯ В ВИДЕ ГОЛОСОВЫХ, ФОНЕТИЧЕСКИХ И ПРОСОДИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ	513
Азаров И.С., Петровский А.А.	
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ДЛЯ ЗАДАЧИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО ГОЛОСУ	519
Вагин В.Н., Ганишев В.А.	
ГОЛОСОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА	525
Меньшаков П.А., Мурашко И.А.	
ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ	529
Харламов А.А.	
ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОБЩЕННОЙ ОНТОЛОГИИ ДЛЯ АНАЛИЗА ЕСТЕСТВЕННО-ЯЗЫКОВЫХ СООБЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ	533
Деева Н.В., Вишневский С.Я.	
ЧАСТОТНЫЙ МЕТОД КЛАССИФИКАЦИИ ТЕКСТОВ С ЛЕКСИЧЕСКИМ РАЗБОРОМ СЛОВА	537
Третьяков Ф.И., Серебряная Л.В.	
ПРОВЕРКА ИНФОРМАТИВНОСТИ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ В ЗАДАЧЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ТЕКСТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ	541
Глазкова А.В.	
ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССОВ В ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ПО МЕТОДУ MODEL CHECKING	545
Королев Ю.И.	
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АБСТРАКТНОЙ АРГУМЕНТАЦИИ С ВЕРОЯТНОСТНЫМИ СТЕПЕНЯМИ ОБОСНОВАНИЯ	549
Деревянко А. В., Моросин О. Л.	

МЕТОДЫ ТЕМАТИЧЕСКОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К АНАЛИЗУ НОВОСТНЫХ СТАТЕЙ	555
Солошенко А.Н., Орлова Ю.А., Заболеева-Зотова А.В.	
РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОБУЧАЮЩЕГО ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕНСОРА LEAP MOTION	561
Розалиев В.Л., Вяхирев А.А., Заболеева-Зотова А.В.	
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ КИСТЕЙ РУК ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЖЕСТОВОЙ РЕЧИ	565
Розалиев В.Л., Агафонов Г.В., Кириченко М.И.	
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА ЧЕЛОВЕКА ПО ТЕКСТУ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ И СИНТЕЗ ПОРТРЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ	571
Орлова Ю.А., Долбин А.В., Кипаева Е.В.	
КОНТЕКСТНО-ЗАВИСИМЫЙ АНАЛИЗ ПОРТРЕТНЫХ ФОТОГРАФИЙ	577
Алексеев А.В., Орлова Ю.А.	
МЕТОД ХРАНЕНИЯ ИЕРАРХИЧЕСКИХ СЕМАНТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЕ ДАННЫХ	581
Ванясин Н.В., Сидоркина И.Г.	
NP-ЗАДАЧА БАЛАНСИРОВКИ НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ СЕТИ В САПР	585
Сидоркина И.Г. Сорокин О.Л.	
АППАРАТНЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САПР И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ	589
Шелеметьев А.М., Шелеметьева Я.В., Сидоркина И.Г.	
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОЗРАСТАНИЯ НАГРУЗКИ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ «ISPRING LEARN»	593
Сокольников А.М., Сидоркина И.Г.	
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ИМИТАЦИИ, ОСНОВАННОЙ НА АГЕНТАХ	597
Замятина Е.Б., Каримов Д.Ф. , Митраков А.А.	
РАЗРАБОТКА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РОБОТА iROBOT CREATE	605
Бармина Е.И., Ланин В.В., Плетнёв А.О.	
АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ	609

TABLE OF CONTENTS

FOREWORD	23
PROBLEM OF UNDERSTANDING: PRESENT AND FUTURE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE	25
Tarassov V.B.	
SCIENTOMETRICS OF THE DOMAIN: OSTIS-CONFERENCES CASE STUDIES	43
Khoroshevsky V.F., Efimenko I.V.	
EMANTIC TECHNOLOGY OF COMPONENT DESIGN OF SYSTEMS, MANAGED BY KNOWLEDGES	57
Golenkov V.V., Guliakina N.A.	
SUPPORT TOOLS KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS COMPONENT DESIGN	79
Shunkevich D.V., Davydenko I.T., Koronchik D.N., Zukov I.I., Parkalov A.V.	
IMPLEMENTATION OF WEB-PLATFORM FOR SYSTEMS BASED ON KNOWLEDGES	89
Koronchik D. N	
THE METHODOLOGY OF KNOWLEDGE BASED SYSTEM COMPONENT DESIGN	93
Shunkevich D.V., Davydenko I.T., Koronchik D.N., Hubarevich N.U., Boriskin A.S.	
MODELS AND ALGORITHMS OF INTEGRATION OF KNOWLEDGE BASED ON HOMOGENEOUS SEMANTIC NETWORKS	111
Ivashenko V.P.	
SEMANTIC NETWORKS REPRESENTATION AND ALGORITHMS FOR THEIR ORGANIZATION AND SEMANTIC PROCESSING ON MASSIVELY PARALLEL COMPUTERS	133
Ivashenko V.P., Verenik N.L., Girel A.I., Seitkulov Y.N., Tatur M.M.	
A COMPONENT-BASED ARCHITECTURE OF INTELLIGENT SYSTEMS OF CONSULTATION PROVIDING AND TRAINING OF SOFTWARE DEVELOPERS	141
Pivovarchyk O.	
PRINCIPLES OF CONSTRUCTION CLINICAL DECISION SUPPORT SYSTEM BASED ON OSTIS TECHNOLOGY	149
Kayeshko A.I., Marhunou Y.A.	
KNOWLEDGE BASE DESIGN INTELLECTUAL REFERENCE SYSTEMS IN ALGEBRA	157
Sharipbay A.A., Omarbekova A.S., Nurgazinova G. Sh.	
THE WAYS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE EVOLUTION IN KAZAKHSTAN	161
Sharipbay A.A.	
CREATING AN ONTOLOGICAL MODEL FOR THE LOCAL COMPUTER NETWORK	165
Sharipbay A.A., Askarova S.A., Mukanova A.S.	
ONTOLOGIC MODEL OF PROCESS OF ENSURING INFORMATION SECURITY	169
Niyazova R.S., Budanova N.	

CONCEPTION INSTRUMENTAL PLATFORM INFORMATION SECURITY IN CLOUD COMPUTING WITH INTELLIGENCE TECHNOLOGIES	173
Vishniakou U.A., Gongas Sas M.M., Mosdurani Shiras M.G.	
ONTOLOGICAL APPROACH TO DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC INTERNET RESOURCE	177
Zagorulko Yu.A., Zagorulko G.B.	
DEVELOPMENT AND GENERATION OF VIRTUAL ENVIRONMENTS ON BASE OF SEMANTYC FORMS	183
Gribova V.V., Fedorishev L.A.	
A CLASSIFICATION FOR THE TASKS REVEALED DURING INTELIGENT ACTIVITY SYSTEM ANALYSIS	187
Shalfeeva E.	
A TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT OF PROBLEM SOLVERS OF INTELLIGENT SYSTEMS WITH THE USE OF IACPAAS CLOUD PLATFORM TOOLS	193
Krylov D.A., Moskalenko Ph.M., Timchenko V.A.	
METHODS AND TOOLS OF CONTINGENCY MANAGEMENT IN ENERGY SECTOR BASED ON SEMANTIC MODELING	199
Massel L.V., Massel A.G.	
FROM ENTERPRISE INFORMATION PORTALS TO KNOWLEDGE MANAGEMENT PORTALS: THE ROLE OF INTELLIGENT SERVICES	205
Strakhovich E.V., Vlasov S.A., Gavrilova T.A.	
COLLABORATIVE RECOMMENDER SYSTEMS	209
SHEREMETOVA E.I.	
TOOLS AND METHODS IN BUSINESS RULES APPROACH	215
SAVIN A.M.	
NUCLEAR KNOWLEDGE MANAGEMENT	221
Kostebelova V.K.	
A SCENARIO APPROACH IN THE RESEARCH OF DYNAMICS OF INFORMATION STREAMS IN THE INTERNET	225
Dodonov A.G., Lande D.V., Boychenko A.V.	
APPROACHES OF THE FORMATION OF COMPLEX ENGINEERING CALCULATIONS ON THE PORTAL	231
Novogrudskaya R.L., Globa L.S.	
METAGRAPH BASED REPRESANTATION AND PROCESSING OF FUZZY KNOWLEDGEBASES	237
Globa L.S., Ternovoy M.Y., Shtogrina O.S.	
CHANGES DETECTION OF XML DOCUMENTS	241
Globa L.S., Molchanov Y.N.	
ENTERPRISE DATA INTEGRATION METHODS UNDER CONDITIONS OF LOW SOURCES RELATEDNESS	249
Galushka I.M., Oksanich I.G., Shcherbak S.S.	

SEMANTIC APPROACH TO THE WEB OF THINGS OBJECTS INTEGRATION Rogushina J., Gladun A.	255
KNOWLEDGE-ORIENTED MEANS OF SEMANTIC SEARCH INTO THE WEB Rogushina J.	265
REVIEW AND ANALYSIS METHODOLOGIES AND TECHNIQUES OF ONTOLOGY BUILDING Khala C.A.	271
SPECIFICATION OF TEMPORAL RELATIONS IN THE SYSTEM "BINARY MODEL OF KNOWLEDGE" Plesniewicz G.S., Nguyen Thi Minh Vu	275
FROM TERMINOLOGICAL NETWORKS TO THE EXPLANATORY DICTIONARIES Malkovsky M.G., Soloviev S.Y.	281
ABOUT AN APPROACH OF TOPIC MODELING FOR TEXT IN NATURAL LANGUAGE Tran Van An	285
MOTIVATION OF MODELING COMMONSENSE REASONING PROCESS Naidenova X. A.	291
HEURISTIC METHOD OF CONSTRAINT SATISFACTION BASED ON MATRIX REPRESENTATION OF CONSTRAINTS Zuenko A.A., Ochinskaya A.A.	297
NETWORK MODEL OF ACTIVITY PROPAGATION AMONG HETEROGENEOUS AUTOMATA Zhilyakova L.Yu.	303
THE SYSTEM PRIORITY TRAFFIC AT INTERSECTIONS "GREEN WAVE" FOR EMERGENCY VEHICLES Sogoyan A.L., Shuts V.N.	309
NATIONAL EDUCATION INFORMATIZATION DEVELOPMENT PROGNOSIS Robert I.V.	315
INTELLIGENT TECHNOLOGIES OF TUTORING IN INFORMATION-EDUCATIONAL SPACE Telnov Yu.F., Trembach V.M.,	325
APPLICATION OF COGNITIVE GRAPHICS TOOLS BASED ON THE 3-SIMPLEX IN INTELLIGENT TRAINING-TESTING SYSTEMS Yankovskaya A.E., Shurygin Y.A., Yamshanov A.V., Krivdyuk N.M.	331
WOLFRAM MATHEMATICA TOOLS AND TECHNOLOGIES OF DEVELOPMENT OF INTELLIGENT TUTORING SYSTEMS Taranchuk VB	339
INTELLECTUAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT OF COMPONENT DESIGN OF DESIGN AND INDUSTRIAL LEARNING ENVIRONMENTS Afanas'ev A.N., Voit N.N.	347

ONTOLOGICAL APPROACH TO THE ANALYSIS OF COMPETENCIES OF UNIVERSITY GRADUATES	351
Sherkunov V.V.	
NEURAL NETWORK MODEL OF THE PROCESS OF PROFESSIONAL EDUCATION OF YOUNG SPECIALISTS	357
Fedyayev O.I.	
METHODS OF INDISTINCT REGULATION IN MANAGEMENT PROBLEMS EDUCATIONAL PROCESS	365
Nishanov A.H., Doshchanova M.Yu., Mirzaev D.A.	
INTELLECTUAL MEANS OF AUTOMATION OF MANAGEMENT OF TRAINING	369
Babamukhamedova M.Z., Doshchanova M.Yu., Djangazova ., K.A.	
CONCEPTUAL EXPERIMENTING IN DESIGNING THE CONFIGURED PATTERNS OF AVIATION PARTS	373
Sosnin P.I., Chorakaev O.E.	
ONTOLOGY OF DESIGNING FOR TEMPLATES OF AIRCRAFT PARTS	381
Grishin M.V., Larin S.N., Sosnin P.I.	
SEMANTIC ANALYSIS DIAGRAMMATICAL MODELS IN THE DESIGN OF COMPLEX AUTOMATED SYSTEMS	385
Afanasjev A.N., Gainullin R.F., Afanasjeva T.V.	
APPLICATION OF NAVIGATION STRUCTURE OF DIGITAL ARCHIVE OF PROJECT ORGANIZATION IN TASKS OF THE INTELLECTUAL ANALYSIS OF CAD DOCUMENTS	389
Subkhangulov R.A., Filippov A.A.	
ALGORITHMS FOR EVALUATION OF WORD COMBINATIONS OR WORDS MEMBERSHIP DEGREE TO TERM LIST BASED ON SUBJECT AREA ONTOLOGY	395
Andreev I.A., Bashaev V.A., Klein V.V., Moshkin V.S., Yarushkina N.G.	
METHODS OF CONSTRUCTION OF FUZZY ONTOLOGIES OF COMPLEX SUBJECT AREAS	401
Moshkin V.S., Yarushkina N.G.	
ONTOLOGICAL APPROACH TO THE FORMATION OF PROJECT REQUESTS OF INTELLIGENT AGENT	407
Namestnikov A.M., Subkhangulov R.A.	
THE EXPERIENCE OF SEMANTIC MODELING AND DESIGNING TOOLS ON WIDELY USED PLATFORM	413
Smirnov S.V.	
IMPLEMENTATION OF REMOTE CONTROL OVER A PARAMETERIZED THREE-DIMENSIONAL MODEL OF THE AIRPLANE BY A CLIENT-SERVER APPLICATION	417
Borgest N.M., Vlasov S.A., Korovin M.D.	
APPROACH TO THE PARAMETRIZATION OF THREE-DIMENTIONAL MODELS FOR SLOVING THE TASK OF THE AIRCRAFT PRELIMINARY DESIGN AUTOMATION	421
Borgest N.M., Korovin M.D., Spirina M.O.	

METHODS OF KNOWLEDGE REPRESENTATION TECHNIQUES FOR USE IN MODELING	425
Korshikov D, Lakhin O, Noskova A, Yurygina Yu	
ONTOLOGICAL MODELING OF MAINTENANCE	429
Fedotova A.V., Davydenko I.T.	
SEMANTIC ASPECTS OF SEARCH REQUEST REPRESENTATION AND PROCESSING IN CORPUS-MANAGER SYSTEM	439
Nevzorova O.A., Mukhamedshin D.R., Bilalov R.R.	
TECHNOLOGY OF AUTOMATED SYNTHESIS THE INFORMATION SYSTEMS USING SEMANTIC MODELS OF SUBJECT AREA	445
Bikmullina I.I.	
WEB-SITE FOR HANDY MORPHOLOGICAL DISAMBIGUATION IN TATAR LANGUAGE CORPUS	451
Gilmullin R.R., Gataullin R.R.	
MULTICRITERIA APPROACH	
TO FORMING POLICY OF SCIENTIFIC FOUNDATION AND EXPERT COMMUNITY	455
Boychenko V.S., Zaboleeva-Zotova A.V., Petrovsky A.B.	
ONTOLOGICAL APPROACH THE DESIGN PROCESS	461
Burdo G.B., Vorobyeva E.V.	
IDENTIFICATION MODEL REPRESENTATIONS OF THE AGENT ABOUT THE SUBJECT IN A SITUATION OF CHOICE	465
Vinogradov, P., Borzov D. A.	
STUDY THE EFFECTIVENESS OF GENETIC ALGORITHM FOR DOCUMENTARY SUBJECT SEARCH	471
Ivanov V.K., Palyukh B.V.	
MODELING OF AUTOMATED QUALITY CONTROL BY PETRI NETS	477
Burdo G.B., Vinogradov G. P., Sorokin A. Y.	
APPLIYING DEEP BELIEF NEURAL NETWORKS TO EXTRACTION VALUEBLE SEMANTIC FEATURES	481
Golovko V.A., Kroschchanka A.A.	
DEVELOPMENT OF OPEN TECHNOLOGY DESIGNING OF INTELLIGENT ROBOTIC SYSTEMS	487
Prakapovich R.A., Sychyou U.A., Gerasuto S.L.	
THE SEARCHING TASK IN THE STATIC SWARM	489
Vorobiev V.V.	
CREATION OF INTELLEGENT MULTIAGENT COBOR-SYSTEMS	495
Soloviev V. I.	
WWW.CORPUS.BY: OPEN-SOURCE COMPONENTS FOR NATURAL LANGUAGE INTERFACES	499
Hetsevich Y.S., Lobanov B.M., Lysy S.I., Hiuntar E.V., Denisyuk D.A., Zakharyeu V.A.	

COMPONENT DESIGN FOR SPEECH RECOGNITION OF NATURAL LANGUAGE INTERFACE	507
Nikolaenko K.A., Kaigorodova L.I. , Hetsevich Y.S.	
SEPARATE MODELING OF SPEECH USING VOICE, PHONETICAL AND PROSODIC CHARACTERISTICS	513
Azarov E., Petrovsky A.	
APPLICATION OF TIME SERIES ANALYSIS FOR SPEAKER CLUSTERING	519
Vagin V.N., Ganishev V.A.	
VOICE USER IDENTIFICATION IN ACCESS CONTROL SYSTEMS	525
Menshakov P.A., Murashko I.A.	
PERSON PHYSIOGNOMY INFORMATIONAL MODEL	529
Kharlamov A.A.	
ABOUT ONE METHOD OF USE OF GENERALIZED ONTOLOGY FOR THE ANALYSIS OF THE NATURAL LANGUAGE MESSAGES OF INTERNET USERS	533
Deeva N.V. , Vishneuski S.Y.	
TEXT CLASSIFICATION FREQUENCY METHOD WITH WORD LEXICAL ANALYSIS	537
Tretyakov F.I., Serebryanaya L.V.	
CLASSIFICATION FEATURES INFORMATIONAL CONTENT TESTING FOR AUTOMATIC NATURAL TEXTS CLASSIFICATION TASK	541
Glazkova A.V.	
VERIFICATION OF MODELS OF PROCESSES IN DYNAMIC SYSTEMS USING MODEL CHECKING METHOD	545
Eremeev A.P., Korolev Y.I.	
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE ABSTRACT ARGUMENTATION SYSTEM WITH PROBABILISTIC DEGREE OF JUSTIFICATION	549
Derevyanko A., Morosin O.	
THEMATIC CLUSTERING METHODS APPLIED TO NEWS ARTICLES ANALYSIS	555
Soloshenko A.N., Orlova Yu.A., Zaboleeva-Zotova A.V.	
THE DEVELOPMENT OF INTELLIGENT LEARNING INTERFACE FOR CHILDREN USING SENSOR LEAP MOTION	561
Rozaliev V.L., Vyakhirev A.A., Zaboleeva-Zotova A.V.	
AUTOMATED ALLOCATION OF THE HANDS OF THE PERSON TO RECOGNIZE SIGN LANGUAGE	565
Rozaliev V.L., Agafonov G.V., Kirichenko M.I.	
AUTOMATED RECOGNITION OF THE APPEARANCE OF MAN ON THE NATURAL LANGUAGE AND SYNTHESIS OF PORTRAIT IMAGES	571
Orlova Yu.A., Doldin A.V., Kipaeva E.V.	
CONTEXT-SENSITIVE ANALYSIS OF PORTRAIT IMAGES	577
Alekseev A.V., Orlova Yu.A.	
HIERARCHICAL SEMANTIC NETWORK STORAGE METHOD FOR RELATIONAL DATABASES	581
Vanyasin N.V., Sidorkina I.G.	

NP-BALANCING TASK RATED ABILITY OF NETWORK IN CAD Sidorkina I.G. Sorokin O.L	585
HARDWARE ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR CADS NETWORK INFRASTRUCTURE AND FOR CONTROL SYSTEMS Shelemeteva Y.V., Shelemetev.A.M., Sidororkina I.G.	589
SOLUTION TO THE PROBLEM OF PREDICTING LOAD INCREASES IN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM "ISPRING LEARN" Sokolnikov A.M., Sidorkina I.G.	593
THE EXPIERANCE OF AGENT-BASED SIMULATION SYSTEM IMPLEMENTATION Zamyatina E.B., Karimov D.F. , Mitrakov A.A.	597
EDUCATIONAL SOFTWARE PLATFORM DEVELOPMENT FOR iROBOT CREATE Barmina E., Lanin V., Pletnev A.	605
AUTHOR INDEX	609



OSTIS-2015

(Open Semantic Technologies for Intelligent Systems)

УДК 004.822:514

РАСПРАЦОЎКА КАМПАНЕНТА РАСПАЗНАВАННЯ МАЎЛЕННЯ ДЛЯ НАТУРАЛЬНА МАЎЛЕНЧАГА ІНТЭРФЕЙСУ

Нікалаенка К.А.* , Кайгародава Л.І. ** , Гецэвіч Ю.С. **

* Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі, Мінск, Рэспубліка
Беларусь

anak247@gmail.com

** Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі НАН Беларусі, Мінск, Рэспубліка Беларусь

lesia.piatrouskaya@gmail.com

yury.hetsevich@gmail.com

Апісаецца распрацоўка кампанента для аўтаматычнага распазнавання беларускага маўлення з мэтай кіравання рознымі мабільнымі прыстасаваннямі, у тым ліку робатамі. Сістэма распазнае абмежаваную колькасць каманд вызначаных дыктараў. Вынікі тэставання паказалі, што сістэма можа распазнаваць да 80% каманд. Прыведзены прыклад працы сістэмы распазнавання галасавых каманд, адаптаванай для РНР.

Ключавыя слова: кампанент; распазнаванне маўлення; інтэрфейс; натуральна маўленчы інтэрфейс.

УВОДЗИНЫ

У аснове кожнай маўленчай тэхналогіі ляжыць так званы «engine» ці ядро праграмы — набор дадзеных і правіл, па якіх ажыццяўляецца апрацоўка дадзеных. У залежнасці ад прызначэння гэтага ядра адрозніваюць TTS і ASR engine. TTS (Text-to-Speech) engine дае магчымасць сінтэзу маўлення па тэксле, а ASR (Automatic Speech Recognition) engine прызначана для распазнавання маўлення. Існуе некалькі буйных вытворцаў, якія займаюцца стварэннем ASR ядзер. Сярод іх самымі даступнымі і папулярнымі з'яўлююцца Sphinx, HTK, Julius і Kaldi. Разгледзім іх.

CMU Sphinx складаецца з серыі распазнавальнікаў маўлення і трэніроўшчыка акустычнай мадэлі. Sphinx — гэта дыктаранезалежны распазнавальнік бесперапыннага маўлення, які выкарыстоўвае Схаваную Маркаўскую мадэль і пограмную статыстычную моўную мадэль [Sphinx, 2014].


HTK — гэта інструментарый для распазнавання маўлення, што выкарыстоўвае Схаваную Маркаўскую мадэль. Праграмны пакет HTK — праграмнае забеспячэнне для апрацоўкі HMM мадэляў. HTK уяўляе сабою набор бібліятэк і інструментаў, якія могуць быць выкарыстаны ў аналізе і працы з маўленчымі сігналамі [HTK, 2014].

Julius — гэта распазнавальнік бесперапыннага маўлення з вялікім слоўнікам, дэкодар праграмнага забеспячэння для даследавання ў вобласці злучанага маўлення і распрацоўкі. Для запуску распазнавальніка маўлення Julius трэба падабраць моўную і акустычную мадэлі для мовы. Julius адаптуе акустычную мадэль кадаванага фармату HTK ASCII, базу дадзеных вымайлення фармату HTK, і 3-х узроўневыя 2-грам пабудовы моўнай мадэлі стандарта [Julius, 2014].

Kaldi — падобны да HTK з пункту гледжання мэты і сферы ўжывання прадукт. Асноўнай мэтай распрацоўшчыкаў з'яўляецца стварэнне сучаснага і лёгка пераноснага кода, які лёгка мадыфікаваць і пашыраць [Kaldi, 2014].

Існуюць і іншыя, больш спецыфічныя сістэмы распазнавання маўлення, такія як iATROS, RWTH ASR, Simon, а таксама больш марудныя воблачныя сэрвісы Google ASR і Yandex ASR.

Мэта гэтай працы — распачаць стварэнне сістэмы распазнавання беларускага маўлення для кіравання мабільнымі робатамі. Для гэтага патрэбна стварыць акустычную базу і моўную мадэль, якая будзе максімальная блізкая да натуральнай мовы. Для нас важна асобна даследаваць гэтыя дзве задачы, а потым аб’яднаць у адно. Прынцыповая архітэктура сістэмы распазнавання галасавых каманд паказана на малонку 1.



Малюнак 1 – Прынцыповая архітэктура сістэмы аўтаматычнага распознавання маўлення

Для стварэння акустычнай мадэлі нам падыходзіць праграмны пакет HTK, так як ён мае магчымасці настройкі і апрацоўкі HMM мадэляў, а таксама мае вельмі падрабязную дакументацыю. Нездарма на ім будзе акустычная база шматлікіх распознавальникаў. Для стварэння моўнай мадэлі будзем выкарыстоўваць інструментарый NooJ — настройвальны лінгвістычны пракэсар, які дазваляе будаваць спецыялізаваныя электронныя слоўнікі, правілавыя сінтаксічныя і марфалагічныя граматыкі для апрацоўкі электронных тэкстаў (корпусаў і тэкставых запытаў) у рэальнym часе.

1. Праект моўнай мадэлі сістэмы распознавання

На пачатку стварэння моўнай мадэлі мы выкарыстаем глыбокі сінтаксічны анализ, каб атрымаць мадэль, якая будзе простай для ўспрымання, але таксама будзе адлюстроўваць

паўнату мадэлі натуральнай мовы. Будзем ужываць такія канцэпты як ‘Суб’ект’, ‘Дзеянне’, ‘Аб’ект’ і ‘Характарыстыка’. При выкарыстанні інструментарыя NooJ Syntactic Grammar праектуем графавую мадэль для аб'яднання гэтых канцэптаў і лінгвістычных адзінак, з якіх будуць складацца гэтыя канцэпты. Далей мы генерыруем слоўнік для робатаў з дапамогай інструментарыя NooJ Dictionary. Некаторыя адзінкі з гэтага слоўніка будуць выглядаць наступным чынам:

Робат_Віцебск прынясі лыжку,
GUID=R1+Action=take+Object=spoon


Робат_Гродна Едзь На_зарадку,
GUID=R2+Action=Go+Charge

Робат_Брэст Выконвай паварот Направа,
GUID=R3+Action=turn+Features=right

Робат_Брэст Выконвай паварот Налева,
GUID=R3+Action=turn+Features=left

Тут канцэпт ‘Суб’ект’ прадстаўляе сабой імя робата, ‘Дзеянне’ — каманда, якую павінен выкананы робат, ‘Аб’ект’ — мэтанакіраванне для дзеяння, ‘Характарыстыка’ — удакладненне для канцэптаў ‘Аб’ект’ ці ‘Дзеянне’.

Выкарыстоўваючы гэтыя канцэпты і інструментарыі NooJ, у выніку мы атрымалі моўную мадэль для сістэмы ўзаемадзеяння чалавека і робата. Схема мадэлі бачна на малюнку 2.



Малюнак 2 – Схема моўнай мадэлі з выкарыстаннем інструментарыя NooJ

```

C:\Windows\system32\cmd.exe - C:\WebServers\home\corpus1by\www\dialogCalc\HTKwork\tst.bat
Read 30 physical / 30 logical HMMs
Read lattice with 22 nodes / 38 arcs
Created network with 162 nodes / 178 links
File: wavs\ct1.wav
sil robot_minsk sil edz sil uperad sil == [352 frames] -68.1784 [Ac=-23998.8 L
M=0.0] <Act=153.1>

Z:\home\recUby\www\dialogCalc\HTKwork>HUIte -o ST -T 1 -l '*' -C config -a -H hm
m?/macros -H hmm?/hmmdefs -i recout?.mlf -p 0.0 -s 5.0 -S test.scp -w wdnet dict
.txt monophones.txt
Read 30 physical / 30 logical HMMs
Read lattice with 22 nodes / 38 arcs
Created network with 162 nodes / 178 links
File: wavs\ct1.wav
sil robot_minsk sil edz sil uperad sil == [352 frames] -68.1960 [Ac=-24005.0 L
M=0.0] <Act=153.1>

Z:\home\recUby\www\dialogCalc\HTKwork>HUIte -o ST -T 1 -l '*' -C config -a -H hm
m8/macros -H hmm8/hmmdefs -i recout8.mlf -p 0.0 -s 5.0 -S test.scp -w wdnet dict
.txt monophones.txt
Read 30 physical / 30 logical HMMs
Read lattice with 22 nodes / 38 arcs
Created network with 162 nodes / 178 links
File: wavs\ct1.wav

```

Малюнак 3 – Прыклад працы сістэмы распазнавання маўлення на базе пакета НТК

2. НТК як прылада для распазнавання

На базе НТК было створана ядро сістэмы распазнавання галасавых камандаў для кіравання мабільнымі робатамі на беларускай мове. У сістэме было 17 простых каманд кіравання і 5 эталонных галасоў розных дыктараў, у тым ліку і жаночых. Прыкладамі каманд могуць з'яўляцца слова: уперад, назад, налева, паварот і г.д. Назвы робатаў былі выбраныя адпаведна назвам абласным цэнтрам Рэспублікі Беларусь: Мінск, Гродна, Магілёў, Брэст, Віцебск, Гомель. Прыкладамі каманд-дзеянняў могуць з'яўляцца слова: едзь, стой, падымі, апусці. Пасля навучання і тэставання НММ мадэляў сістэмы НТК дакладнасць распазнавання склада каля 80% для мужчынскіх галасоў і каля 50-75% для жаночых. Прыклад працы сістэмы распазнавання галасавых камандаў на беларускай мове на базе НТК прыведзена на малюнку 3.

3. Прыклад распазнавання маўленчых каманд для мабільнага робата

Ідэя распазнавання маўленчых каманд заключаецца ў tym, каб атрымаць тэкставую інфармацыю з голасу карыстальніка сістэмы і вызначыць у ім каманду для кіравання мабільным робатам (малюнак 4).



Малюнак 4 – Агульны прынцып працы распазнавальніка маўлення

У працэсе працы натрэніраваны набор бібліятэк НТК быў інтэграваны ў мову праграмавання PHP. PHP – скрыптовая мова

праграмавання агульнага прызначэння, якая інтэнсіўна ўжываецца для распрацоўкі вэб-прылад. У выніку быў распрацаваны распазнавальнік маўлення, які адаптуе вывад працы бібліятэк НТК да адмысловага фармату, з якім працягвае працаваць PHP – выдае карыстальніку.

Разгледзім прыклад працы створанага прататыпа тэставай сістэмы, якая распазнае каманды для мабільнага робата.


Крок 1. Выбар аўдыёфайла для распазнавання (малюнак 5). Праз прыладу для запісу голасу запісваецца аўдыёфайл з маўленчай камандай для сістэмы, якая разглядаецца. Потым файл змяшчаецца ў папку з уваходнымі дадзенымі для сістэмы. У выніку, файл робіцца даступным для выбару ў спісе файлаў-прыкладаў каманд. Карыстальнік выбірае файл-прыклад і націскае на кнопкі ‘Recognize!’.

Крок 2. Распазнаванне маўлення выбранага аўдыёфайла (малюнак 6). Пры націску па кнопкы ‘Recognize!’ назва выбранага файла перадаецца ў праграмны модуль, які рэалізаваны на PHP, які далей запускае пакет НТК. Гэта рэалізавана праз спецыяльны файл-сценар працы НТК, які выклікаецца з PHP камандай exec. З дапамогай атрыманай раней натрэніраванай сістэмы распазнавання маўлення на базе НТК у пункце 2 з аўдыёфайла атрымліваюцца распазнаныя каманды.

Крок 3. Вывод распазнаных каманд для мабільнага робата (малюнак 7). Сістэма выдае карыстальніку вынікі распазнанай маўленчай каманды ў выглядзе тэксту ў тэрмінах суб'ект, дзеянне, аб'ект, характеристыка.

Recognizer of commands for mobile robots

choose audio-file:



Малюнак 5 – Спіс гукавых файлаў-прыкладаў для падачы на ўваход сістэмы распазнавання маўлення на базе PHP і HTK

A screenshot of a Windows command-line window titled 'C:\Windows\system32\cmd.exe - C:\WebServers\home\corpus1by\www\dialogCalc\HTKwork\tst.bat'. The window displays the output of a batch script. The output shows the process of reading physical and logical HMMs, creating a lattice, and performing a search. The script is run three times, each time with slightly different parameters (e.g., different hmm files). The results show the frame number, log-likelihood, and activation values for the best path found.

```
Read 30 physical / 30 logical HMMs
Read lattice with 22 nodes / 38 arcs
Created network with 162 nodes / 178 links
File: wavs/ct1.wav
sil robot_minsk sil edz sil uperad sil == [352 frames] -68.1784 [Ac=-23998.8 L M=0.0] <Act=153.1>

Z:\home\rec0by\www\dialogCalc\HTKwork>HVite -o ST -T 1 -l '*' -C config -a -H hm
m7/macros -H hmm7/hmmdefs -i recout7.mlf -p 0.0 -s 5.0 -S test.scp -w wdnet dict
.txt monophones.txt
Read 30 physical / 30 logical HMMs
Read lattice with 22 nodes / 38 arcs
Created network with 162 nodes / 178 links
File: wavs/ct1.wav
sil robot_minsk sil edz sil uperad sil == [352 frames] -68.1960 [Ac=-24005.0 L M=0.0] <Act=153.1>

Z:\home\rec0by\www\dialogCalc\HTKwork>HVite -o ST -T 1 -l '*' -C config -a -H hm
m8/macros -H hmm8/hmmdefs -i recout8.mlf -p 0.0 -s 5.0 -S test.scp -w wdnet dict
.txt monophones.txt
Read 30 physical / 30 logical HMMs
Read lattice with 22 nodes / 38 arcs
Created network with 162 nodes / 178 links
File: wavs/ct1.wav
```

Малюнак 6 – Дэталізаваная справаздача працы функцый распазнавання HTK

Recognizer of commands for mobile robots

choose audio-file:

ct1.wav

Recognize!

Subject:

робат Мінск

Action:

едзь

Object:

Features:

уперад

Малюнак 7 – Вынік распазнавання каманды ў тэрмінах суб’ект, дзеянне, аб’ект, характеристыка для мабільнага робата на галасавы запыт карыстальніка

4. Сэрвіс запісу голасу

Прылада запісу голасу была распрацавана як Інтэрнэт-сэрвіс запісу голасу. Гэтая прылада не патрабуе ўстаноўкі ніякіх іншых праграм акрамя Adobe Flash Player і дазваляе наўпрост запісаць голас на сервер праз мікрофон. Дадзеная прылада была рэалізавана з дапамогай Флэш-прылады Wami, якая была інтэгравана ў PHP з дапамогай JavaScript. Знешні інтэрфейс прылады на малюнку 8.


Прылада складаецца з двух частак. Першая частка прадстаўлена трывма кнопкімі, праз якія карыстальнік мае магчымасць начаць запіс голасу, прайграць запісаны гук і спыніць запіс што прапаслухванне. Другая частка інтэрфейсу прадстаўлена фрэймам, які дазваляе прайграць запісаны аўдыёфайл, а таксама скачачы яго.

Заўважым, што лінк на назыву файла будзе генеравацца ўнікальна. Для фарміравання ўнікальнасці імя выкарыстоўваецца імя, дата, ай-пі адрас карыстальніка і рандомны лік. Такім чынам, любы карыстальнік зможа выкарыстоўваць такі аўдыёфайл для сваіх іншых мэт па спецыяльнай ўнікальной спасылцы.

У будучым плануецца выкарыстоўваць гэты сэрвіс для начыткі галасавых каманд рознымі дыктарамі. Гэтыя дыктары будуць заходзіць на старонку сэрвіса праз свае хатнія камп’ютары і начытваць пэўную паслядоўнасць каманд. Праз гэта будут будавацца ў паўаўтаматычным рэжыме

шматлікія акустычныя мадэлі, што будзе набліжаць нашу сістэму распазнавання маўлення да дыкторанезалежнай.

Зараз гэты сэрвіс даступны ў рэжыме on-line на сайце www.corpus.by [Sound Recorder, 2015].



Малюнак 8 – Знешні інтэрфейс сістэмы запісу гуку

Заключэнне

Такім чынам, быў створаны першы прататып сістэмы распознавання маўлення галасавых камандаў для кіравання мабільнымі робатамі на беларускай мове. Дакладнасць распознавання дастатковая для выкарыстання сістэмы ў рэальных мабільных прыстасаваннях. Заўважым, што колькасць каманд для распознавання можна змяніць у залежнасці ад мэт той ці іншай сістэмы.

У перспектыве два сэрвісы – сістэма па распознаванню і сістэма запісу голасу з мікрофона будуць аб'яднаны ў адзіную сістэму, якая павінна стаць інтэрфейсам для галасавога ўводу дадзеных. Такую сістэму можна будзе выкарыстаць як модуль галасавога ўводу ў розных сістэмах, у тым ліку, для сістэмы OSTIS [Гецевіч, 2011].

Далей плануеца дадаць у распрацаваны прататып моўную мадэль, якую можна распрацаваць, напрыклад, з дапамогай прылады NooJ, для вырашэння наступных задач:

- вызначэнне набору каманд для кіравання мабільнымі робатамі;
- распрацоўка правіл адсячэння неадпаведных каманд для выканання мабільнымі робатамі.

Спіс літаратуры

- [www.Corporus.by, 2012] Text-to-Speech PHP-Based Synthesizer [Electronic resource]. – 2012. – Mode of access : <http://corpus.by/>. – Date of access : 12.12.2015.
- [Sound Recorder, 2015] Запіс гука // [Электронны рэсурс]. — 2014. Рэжым доступу : <http://corpus.by/soundRecorder/>. — Дата доступу : 10.01.2015.
- [HTK, 2014] HTK [Электронны рэсурс] – Рэжым доступу : <http://htk.eng.cam.ac.uk> – Дата доступу: 22.06.2014.
- [Sphinx, 2014] CMU Sphinx [Электронны рэсурс] – Рэжым доступу: <http://cmusphinx.sourceforge.net/> – Дата доступу: 26.10.2014.
- [KALDI, 2014] KALDI [Электронны рэсурс] – Рэжым доступу: <http://kaldi.sourceforge.net/> – Дата доступу: 26.10.2014
- [Julius, 2014] Julius [Электронны рэсурс] – Рэжым доступу: http://julius.sourceforge.jp/en_index.php – Дата доступу: 26.10.2014
- [PHP, 2014] PHP [Электронны рэсурс] – Рэжым доступу: <http://php.net/> – Дата доступу: 26.10.2014
- [Гецевіч, 2011] Естественно-языковые интерфейсы интеллектуальных вопросно-ответных систем / В.М. Вяльцев, Ю.С. Гецевіч, В.А. Житко, А.А. Кузьмин // Доклады БГУИР. – 2011. – № 8 (62). – С. 80–86.

COMPONENT DESIGN FOR SPEECH RECOGNITION OF NATURAL LANGUAGE INTERFACE

Nikolaenko K.A.*, Kaigorodova L.I. **,
Hetsevich Y.S. **

*Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, Republic of Belarus

anak247@gmail.com

**United Institute of Informatics Problems,
National Academy of Sciences,
Minsk, Republic of Belarus
lesia.piatrouskaya@gmail.com
yury.hetsevich@gmail.com

INTRODUCTION

This work is the start for further design of recognition system for robots-human interaction. The goal of the project is to interact with some number of robots in order to make them perform commands.

MAIN PART

In this article we present the design of some building blocks of the recognition system.

Using deep syntactic analysis and NooJ tools we design the language that would be common and close to every-day language of the humans and that it would be able for machines to 'understand' it.

HTK toolkit was integrated with PHP programming language for our recognition system. In the result syntactic analyzer has been created to gain text information out of voice data.

CONCLUSION

In the result the prototype of recognition system of robots-human interaction has been designed. This prototype can be the basis for two services to be combined: recognition system and dictation system with the use of microphones.